


# БІБЛІЯФІЛКА З РОДУ САПЕГАЎ

Калі мае генеалагічныя пошуки ў чарговы раз прывялі ў аддзел рэдкай кнігі Нацыянальной бібліятэкі, я быў прыемна ўражаны. Бібліятэкар, якая прымала мой заказ, мела прозвішча Сапега. «Вось, — падумалася, — нават не трэба шукаць герояў сваіх публікацый — яны знаходзяцца самі». Праўда, Таццяна з пэўным здзіўленнем паставілася да прапановы дачынення даць інтар'ю «Звяздзе»: па-першое, у такой ролі яна аказалася ўпершыню, а па-другое, саромелася, што не мае глыбокіх ведаў пра свой радавод і не можа сцвярджаць дакладна, што мае непасрэднае дачыненне да таго роду Сапегаў, прадстаўнікі якога займаюць некалькія старонак у энцыклапедычных даведніках Беларусі, Польшчы, Літвы і Pacii.



— Праўда, гісторык Анатоль Грыцкевіч мне патлумачыў, што венрагоднасць дачынення да гэтага роду вельмі высокая, паколькі маё прозвішча цалкам супадае, — кажа Таццяна. — Вось калі б яно было, напрыклад, Сапегава ці Саплякінская, то размову не было бы пра што і весці. Але я дакладна магу сказаць, што не адношоўся да прамых нащадкаў Льва Сапегі. Яго генеалагічнае дрэва вывучана дасканала. І не толькі беларускімі гісторыкамі, але найперш польскімі.

Аднак не толькі Львом Сапегамі славілася зямля беларуская. Таму дарэмна перажывама наша герайня, што не мае прамога дачынення да канцлеры ВКЛ. Но нельга ж выключыць дачынення ўскоснага. І меў рабцю спадар Грыцкевіч: прозвішча Таццяны кажа само за сябе. Мы ведаём выпадкі, калі князі дарылі сваё прозвішча звычайнім людзям за нейкія невенрагодныя ўчынкі. Так што невядома, колькі галінак і адгалінаванняў ад вядомага роду засталася па-за ўвагай гісторыкай! І не выключана, што карані Таццяне трэба шукаць якраз тут. Прынамсі яна і сама разумее, што даследаванне трэба пачынаць не з нізу радаводнага дрэва, а з яго верхавіны: з самой сябе, сваіх бацькоў, дзядулі, бабулі.

Праўда, тут яна адразу трапіла ў тупік. Дзед жыў на Гомельшчыне, у гады Вялікай Айнінай загінуў. А бацька нашай герайні быў тады зусім малы і нават не памятаў свайго бацьку. Вось так і абарвалася сувязь пакаленняў, абарвалася важная крыніца радаводнай інфарматыцы. Зараз у зоне радыектыўнага забруджвання жывуць цёткі Таццяны. Магчыма, яны няшта памятаюць з таго, што ім расказвалі бацькі.



## ЭНЦЫКЛАПЕДЫЧНАЯ ДАВЕДКА

Прадстаўнікі магнацкага рода Сапегаў у XV—XVIII стагоддзях займалі вышэйшыя дзяржаўныя адміністрацыйныя і вайсковыя пасады. Род меў буйныя землехуладанні і лічыўся другім па значэнні (пасля Радзівілаў) магнацкім родам Вялікага княства Літоўскага. Род бярэ начатак ад Сямёна Сапіры (Сапегі) — вялікакняжацкага пісара ў 1440-х гадах з полацкіх баяраў. У яго было 4 сыны, з якіх Багдан і Іван сталі пачынальнікамі дзвюх галоўных галін роду — чарэйска-ружанскай і коданьскай. У XVI—XVII стагоддзях Сапегі валодалі Чарэй, Свіслоччу, Асвей, Дрысвяты, Друй, Коханавам, Ружанам, Бешанковічамі, Лепелем, Сянном, Зэльвам, Дзятлавам, Бялынічамі, Дуброўнам, Старым і Новым Быхавам, Горамі, Горкамі, Цяцерынам, Круглым, Талачыном, Луннам, Гальшанамі, Станкавам, Ляхавічамі, Цімкавічамі, Косавам, Смілавічамі, Дукорай. Кароль Ян III Сабескі, каб процідзейнічаць роду Пацаў, даваў вышэйшыя дзяржаўныя пасады Сапегам, якія, узмацніўшыся, самі выступілі супраць караля. У канцы XVII стагоддзя род дасягнуў найбольшага ўплыву, але выклікаў незадаволенасць большай часткі шляхты ВКЛ, і супраць яго началася адкрытай барацьбы. У 1700 годзе паміж войскамі Сапегаў і шляхты успыхнула грамадзянская вайна. Пад Алькенікамі (зараз Літва) атрады Сапегаў былі разбіты, прадстаўнікі роду — пазбаўленыя пасад, а некаторыя з іх пакінулі краіну. Сапегі збіралі бібліятэкі, архівы, калекцыі твораў мастацтва, трymалі тэатры. За ўдзел у паўстанні 1830—31 гадоў маёнткі некаторых прадстаўнікоў роду былі канфіскаваныя царскім урадам.

«Трэба сабрацца і з'ездзіць да іх», — кажа Таццяна.

Сама яна ўжо нарадзілася ў Мінску, тут закончыла школу, вучылася ва Універсітэце культуры, пасля якога паступіла ў аспірантуру (вывучае музыкальнасць) і адначасова пайшла працаўца ў Нацыянальную бібліятэку. Зараз яна марыць пра стварэнне Музея кнігі пры бібліятэцы. Над яго канцепцыяй яна працуе ўжо некалькі гадоў, і свой далейшы лёс звязае менавіта з музеем. Праўда, реалізацыя плану ў нашай герайні нешта ўвесі час перашкаджае. Здавалася б, ужо і будынаў быў знайдзены пад будучы музеў: непадалёк ад музея Ваньковічай у Мінску ёсць гаспадарчыя будовы, якія таксама датуюцца XIX стагоддзем. Пад музеем падыходзіла не толькі атмасфера даўнага будынка, але і залы быў рэканструяваны з разлікам на музеў. Аднак у апошні момент Міністэрства культуры вырашила забраць будынак пад іншыя мэты. «А ў сучасным будынку з ёўрапамонтам не будзе той атмасферы, якая патребна старадрукам», — шкадуе Таццяна.

Тое, што мае незвычайнай прозвішча, яна ўсвядміла якраз ва Універсітэце. «Калі выкладчыкі праглядалі спіс студэнтаў, аваўзвязка спынялася на майм прозвішчы і пераводзілі позірк на аўдыторию, прасілі паднімца. Спачатку гэта было дзеўна, але пазней я зразумела, чым тлумачыца такая цікавасць да майго прозвішча».

Таццяне пашчасціла вучыцца ў пачатку 90-х гадоў, калі ў Беларусі назіралася моцная хвала адраджэння, аднаўлення беларускасці. Таццяна прызнаецца, што ў школе не магла двух слоў звязаць па-беларуску, а вось ва Універсітэце яна вывучыла мову і зараз размаўляе вы-

ключна па-беларуску. Увогуле вучоба ва Універсітэце культуры, стасункі з такімі асобамі, як Алег Трушай (дзярэйшы, ён з'яўляецца кіраўніком кандыдацкай работы Таццяны), Анатоль Грыцкевіч ды іншыя дзеячы адраджэння, літараліст перавярнулі яе ўнутраны свет. «Дзякуючы ім я пачала ўсведамляць сябе беларускай, усвядміла, што я, што значыць моя краіна ў Еўропе», — узнёсла прызнаецца Таццяна.

Тым не менш, аргументаваная ўвага выкладчыкай да студэнткі з прозвішчам Сапега прымушала саму студэнткі адлавіць даць ўсё, што было ўнітраным патрабаваннем, якія прад'яўляліся да яе. «Маючы такіх продактаў, нельга дазволіць сабе зрабіць нешта дрэннае. Яны нібыта нябачна стаяць за тваё спінай і вымушаюць цябе ўдасканальвацца, ставіць перад сабой пэўныя мэты і дасягаць іх. Ты імкнешся быце падобнай на іх, дастойнай іх імя, — кажа Таццяна, калі мы завялі размову пра ўліўны прозвішча на яе паводзіны. — Так, прозвішча да мноўгага абавязвае. Хаця ў бытавых умовах часта здаряеца, што яно ўспрымаецца людзьмі звычайнай. Напрыклад, здаеш здымкі друкаваць у фотасэрвісе, а там часца пішуць «Сапега». Вось і прыходзіцца тлумачыць, што няма такога прозвішча — ёсць «Сапега».

У гэтых словах адчуваецца не толькі звычайнай імкненне да спраўдлівасці, а сапраўдны гонар за сваё прозвішча. Бо камуны можа падацца дробяззю ніяправільнае написанне адной літары і ён не надасць гэтаму значэнню, не будзе патрабавацца ад апаратара таго ж фотасэрвісу выправіць памылку. Таццяна не такая. Гэта яе, як бачым, моцна крана.

Але да роду Сапегаў яна сябе ўсё роўна асцерагаеца адносіць.

«Пакуль я не атрымаю дакладных звестак, то зрабіць гэтага не могу. Патрэбна дакументальнае пашвардженне. Тады гэта будзе справядліўва», — лічыць мая суразмоўца.

Праяўляючы павагу да ўсіх прадстаўнікоў роду Сапегаў, якія пакінулі свой след у гісторыі Беларусі, яна, тым не менш, не можа называць фігуру, якая была б для яе ідэалам. «Мужчыны, той жа Лев Сапега, мелі шмат заслуг перад Беларусью, мелі шмат таленія, зразумела, былі неардынарныя асобамі. Але мне блізкія таякія якасці, як жаноцкасць, дабрыя. Для мене важная кар'ера. Я хадзела б займацца справай, якая карысная людзям, якая б натхняла мяне і ўзбагачала духоўна. Але ж усё роўна на першым месцы мне бачыцца сям'я, дзецы», — прызнаецца Таццяна. На шчасце, род праславілі не толькі мужчыны. Пакінула след у гісторыі Беларусі і Грызельда Сапега. Яе партрэт невядомага мастака захоўваецца ў Нацыянальным мастацкім музеі. І, мяркуючы па карціне, яна таксама не была раіндушнай да кнігі (гледзіце фотарэпрадукцыю).

— А калі паўстане пытанне аб замужжы, прозвішча сваё пакінеш ці зменіш? — задаю я правакацыйнае пытанне.

— Не ведаю, — усміхаецца Таццяна. — Я ўжо думала пра гэта. Нават ёсць чалавек, якога я хакаю і за якога хадзела б выйсці замуж. Шыбера какучы, мне хадзела бы пакінці сваё прозвішча. І я нават жартам ужо закідвалася вудачку. Але ён хоча, каб я змяніла прозвішча. Маўляў, яму чаго табе пад дзяўчым хадзіць. Не, усур'ёз мы яшчэ не абміркувалі гэтае пытанне...

Юрась ЛЯШКЕВІЧ.